

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

ДЕКРЕТЫ, УКАЗЫ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
8 верасня 2010 г. № 474

1/11944 Аб узнагароджанні дзяржаўнымі ўзнагародамі Рэспублікі Беларусь (10.09.2010)

За шматгадовую плённую працу, высокі прафесіяналізм, узорнае выкананне воінскага абавязку, асабістую мужнасць і адвагу, значны асабісты ўклад у газіфікацыю рэспублікі, развіццё спорту, прамысловасці, адукацыі, культуры, дзяржаўнай статыстыкі, фармацэўтычнай галіны:

1. Узнагародзіць:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| | ордэнам Айчыны III ступені |
| Грышына
Аляксея Генадзьевіча | – спартсмена-інструктара нацыянальнай каманды Рэспублікі Беларусь па фрыстайлу |
| | ордэнам «За службу Радзіме» II ступені |
| Грыцава
Анатолія Георгіевіча | – ваеннага каменданта Ваеннай камендатуры Узброеных Сіл, палкоўніка |
| Пацеюка
Юрыя Міхайлавіча | – намесніка камандзіра 181-й баявой верталётнай базы Ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны Узброеных Сіл, палкоўніка |
| Пузікава
Міхаіла Васільевіча | – намесніка Міністра абароны па кадрах і падрыхтоўцы войскаў – начальніка галоўнага ўпраўлення кадраў Міністэрства абароны, генерал-маёра |
| | ордэнам «За службу Радзіме» III ступені |
| Вальфовіча
Аляксандра Рыгоравіча | – камандзіра 120-й асобнай гвардзейскай механізаванай брыгады Паўночна-заходняга аперацыйнага камандавання Сухапутных войскаў Узброеных Сіл, палкоўніка |
| Лацянкава
Ігара Мікалаевіча | – намесніка начальніка ўзбраення Узброеных Сіл, палкоўніка |
| | ордэнам Пашаны |
| Банько
Вячаслава Уладзіміравіча | – намесніка дырэктара па кадрах, ідэалогіі, якасці, рэжыму і сацкультбыту навукова-даследчага рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства «НДІ сродкаў аўтаматызацыі» |
| Данцыга
Мая Вольфавіча | – загадчыка кафедры жывапісу ўстановы адукацыі «Беларуская дзяржаўная акадэмія мастацтваў» |
| Казеку
Мікалая Іванавіча | – галоўнага трэнера нацыянальнай каманды Рэспублікі Беларусь па фрыстайлу |
| Макарчэнко
Барыса Іванавіча | – вядучага сістэмнага аналітыка спецыяльнага канструктарскага ўпраўлення 4 навукова-даследчага рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства «НДІ сродкаў аўтаматызацыі» |
| Ражкова
Леаніда Мікалаевіча | – прафесара кафедры лесаводства ўстановы адукацыі «Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт» |

ордэнам Францыска Скарыны	
Вінаградава Віктара Ніканавіча	– прафесара кафедры дызайну, дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва і тэхнічнай графікі ўстановы адукацыі «Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М.Машэрава»
Заспіцкага Андрэя Міхайлавіча	– мастака-скульптара, члена грамадскага аб'яднання «Беларускі саюз мастакоў»
Яфімаву Людмілу Барысаўну	– галоўнага дырыжора заслужанага калектыву Рэспублікі Беларусь «Дзяржаўная акадэмічная харавая капэла Рэспублікі Беларусь імя Р.Шырмы» ўстановы «Беларуская дзяржаўная ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга філармонія» медалём «За адвагу»
Юдзіна Аляксандра Уладзіміравіча	– байца (снайпера) 1-й групы спецыяльнага прызначэння спецыяльнага атрада хуткага рэагавання вайскавай часці 3214 унутраных войскаў Міністэрства ўнутраных спраў, прапаршчыка медалём «За адзнаку ў воінскай службе»
Кучарава Валерыя Міхайлавіча	– начальніка аддзялення арганізацыйнага і камплектавання штаба 5-й асобнай брыгады спецыяльнага прызначэння Узброеных Сіл, падпалкоўніка
Міклуша Генадзія Віктаравіча	– намесніка начальніка Дэпартамента па тылу – начальніка 4-га ўпраўлення Дэпартамента транспартнага забеспячэння Міністэрства абароны, палкоўніка
Нікагасяна Алега Вазгенавіча	– начальніка 4-га аддзела ўпраўлення ўзбраення Ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны Узброеных Сіл, палкоўніка
Палешчука Андрэя Іванавіча	– камандзіра зенітнага ракетна-артылерыйскага дывізіёна 120-й асобнай гвардзейскай механізаванай брыгады Паўночна-заходняга апэратыўнага камандавання Сухопутных войскаў Узброеных Сіл, маёра медалём «За працоўныя заслугі»
Альберса Юрыя Юр'евіча	– старшага трэнера нацыянальнай каманды Рэспублікі Беларусь па біятлону
Аляксеенка Людмілу Аляксандраўну	– швачку закройна-швейнага цэха адкрытага акцыянернага таварыства «8 Марта», г. Гомель
Арсяновіча Мікалая Мікалаевіча	– старшыню савета Брэсцкай абласной арганізацыйнай структуры рэспубліканскага дзяржаўна-грамадскага аб'яднання «Добраахвотнае таварыства садзейнічання арміі, авіяцыі і флоту Рэспублікі Беларусь»
Аўсяннікава Валерыя Сцяпанавіча	– дырэктара Дэпартамента кантролю якасці адукацыі Міністэрства адукацыі
Башкірава Леаніда Андрэевіча	– прафесара кафедры фізічнай і калоіднай хіміі ўстановы адукацыі «Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт»
Белановіча Анатолія Уладзіміравіча	– начальніка аддзела 37 спецыяльнага канструктарскага ўпраўлення 3 навукова-даследчага рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства «НДІ сродкаў аўтаматызацыі»
Бішкевіча Ігара Раманавіча	– начальніка спецыяльнага тэхналагічнага ўпраўлення з вопытнай вытворчасцю – галоўнага тэхнолага навукова-даследчага рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства «НДІ сродкаў аўтаматызацыі»
Блінкова Віктара Аляксандравіча	– дырэктара дзяржаўнага ўнітарнага праектна-вышукальнага прадпрыемства «Інстытут Брэстбудпраект»
Бобава Міхаіла Нікіціча	– начальніка аддзела 41 спецыяльнага канструктарскага ўпраўлення 4 навукова-даследчага рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства «НДІ сродкаў аўтаматызацыі»

- Гаспадарыка
Віктара Вячаслававіча – дазіроўшчыка медыцынскіх прэпаратаў цэха па вытворчасці інфузійных раствораў у поліэтыленавай тары адкрытага акцыянернага таварыства «Нясвіжскі завод медыцынскіх прэпаратаў»
- Грыцук
Зою Мікалаеўну – прараба Пружанскага ўчастка дзяржаўнага ўнітарнага спецыялізаванага будаўнічага прадпрыемства «Бярозаўская СПМК-22»
- Доўнар
Вольгу Аляксандраўну – начальніка галоўнага ўпраўлення статыстыкі прамысловасці Нацыянальнага статыстычнага камітэта
- Емяльяненку
Міхаіла Леанідавіча – аператыўнага ўпаўнаважанага аператыўна-пошукавага аддзела Віцебскай мытні
- Зібберта
Хорста Клауса – трэнера па біятлону грамадскага аб'яднання «Беларуская федэрацыя біятлону»
- Казацкага
Леаніда Вацлававіча – электрагазаваршчыка службы эксплуатацыі газавай гаспадаркі вытворчага ўпраўлення «Гроднаміжрайгаз» – філіяла вытворчага рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства «Гроднааблгаз»
- Караленку
Уладзіміра Анатольевіча – намесніка дырэктара па навуковай рабоце навукова-даследчага рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства «НДІ сродкаў аўтаматызацыі»
- Каспера
Уладзіміра Віктаравіча – слесара па рамонту тэхналагічных устаноў рамонтна-тэхнічнай службы аддзела галоўнага механіка адкрытага акцыянернага таварыства «Нясвіжскі завод медыцынскіх прэпаратаў»
- Касцевіч
Ірыну Анатольеўну – першага намесніка Старшыні Нацыянальнага статыстычнага камітэта
- Краўчука
Леаніда Цімафеевіча – выкладчыка ўстановы адукацыі па падрыхтоўцы, перападрыхтоўцы і павышэнню кваліфікацыі кадраў масавых тэхнічных прафесій «Прыватны навучальны цэнтр імя Д.М.Карбышава» рэспубліканскага дзяржаўна-грамадскага аб'яднання «Добраахвотнае таварыства садзейнічання арміі, авіяцыі і флоту Рэспублікі Беларусь»
- Кубіка
Аляксея Мікалаевіча – прараба адкрытага акцыянернага таварыства «Брэстрэстаўрацыя»
- Кузняцова
Георгія Іванавіча – Старшыню Дзяржаўнага камітэта па маёмасці
- Лук'янчука
Васілія Сцяпанавіча – начальніка дзяржаўнага ўнітарнага будаўнічага прадпрыемства «Пружанская ПМК-21»
- Лышчыка
Пятра Аляксеевіча – прафесара кафедры транспарту лесу ўстановы адукацыі «Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт»
- Лявонцьева
Віктара Мікалаевіча – загадчыка кафедры біятэхналогіі і біяэкалогіі ўстановы адукацыі «Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт»
- Мазурчыка
Анатолія Аляксеевіча – першага намесніка генеральнага дырэктара – галоўнага інжынера вытворчага рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства «Віцебскаблгаз»
- Макараву
Раісу Васільеўну – начальніка аддзела 22 спецыяльнага канструктарскага ўпраўлення 2 навукова-даследчага рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства «НДІ сродкаў аўтаматызацыі»
- Маліноўскую
Іну Віктараўну – дырэктара адкрытага акцыянернага таварыства «Світанак», г. Жодзіна
- Масалевіча
Васілія Іванавіча – муляра дзяржаўнага ўнітарнага будаўнічага прадпрыемства «Баранавіцкая ПМК-2»
- Мязгу
Міхаіла Аркадзьевіча – газаваршчыка Пружанскага ўчастка дзяржаўнага ўнітарнага спецыялізаванага будаўнічага прадпрыемства «Брэсцкая СПМК-9»
- Нойнера
Райнхарда Антона – трэнера па біятлону гандлёва-вытворчага прыватнага ўнітарнага прадпрыемства «Беларускі клуб біятлону»

- Пракапчука Мікалая Раманавіча – загадчыка кафедры тэхналогіі нафтахімічнага сінтэзу і перапрацоўкі палімерных матэрыялаў установы адукацыі «Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт»
- Раманько Людмілу Пятроўну – дырэктара ўстановы «Рэспубліканскі Дом навучэнцаў і работнікаў устаноў прафесіянальнай адукацыі»
- Рудзінскага Леаніда Іванавіча – генеральнага дырэктара дзяржаўнага вытворчага аб'яднання па паліву і газіфікацыі «Белпалівагаз»
- Семенякова Андрэя Васільевіча – трэнера-ўрача нацыянальнай каманды Рэспублікі Беларусь па біятлону
- Сікорскага Анатоля Паўлавіча – намесніка галоўнага механіка аддзела галоўнага механіка адкрытага акцыянернага таварыства «Нясвіжскі завод медыцынскіх прэпаратаў»
- Тарасаву Лілію Паўлаўну – дазіроўшчыка медыцынскіх прэпаратаў участка прыгатавання, разліву і стэрылізацыі цэха медыцынскіх прэпаратаў і іншай прадукцыі адкрытага акцыянернага таварыства «Нясвіжскі завод медыцынскіх прэпаратаў»
- Трылінскую Яўгенію Анатолеўну – прарэктара па вучэбнай рабоце ўстановы адукацыі «Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт харчавання»
- Туркоўскага Веслава Іосіфавіча – прарэктара па вучэбнай рабоце на аддзяленні завочнага навучання ўстановы адукацыі «Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М.Машэрава»
- Хілько Уладзіміра Аляксандравіча – электразваршчыка ручной зваркі Слонімскага ўчастка адкрытага акцыянернага таварыства «Спецыялізаваная перасоўная механізаваная калона № 4»
- Ходзікаву Ірыну Уладзіміраўну – начальніка аддзела статыстыкі г. Наваполацка галоўнага статыстычнага ўпраўлення Віцебскай вобласці
- Чарапка Міхаіла Міхайлавіча – старшыню Беларускага дзяржаўнага канцэрна па вытворчасці і рэалізацыі фармацэўтычнай і мікрабіялагічнай прадукцыі
- Шандара Аляксандра Якаўлевіча – старшага інспектара аддзела мытнага афармлення і кантролю № 2 мытнага паста «Гродна-2» Гродзенскай рэгіянальнай мытні
- Шоніна Уладзіміра Мікалаевіча – начальніка аддзела мытнага афармлення і кантролю № 3 мытнага паста «Гродна-2» Гродзенскай рэгіянальнай мытні
- Шыцікава Васілія Уладзіміравіча – дырэктара адкрытага акцыянернага таварыства «8 Марта», г. Гомель
- Яфімчыка Мікалая Васільевіча – генеральнага дырэктара адкрытага акцыянернага таварыства «Купалінка», г. Салігорск
медалём Францыска Скарыны
- Арцімовіча Анатоля Яфімавіча – прафесара кафедры скульптуры ўстановы адукацыі «Беларуская дзяржаўная акадэмія мастацтваў»
- Бандарэнку Георгія Міхайлавіча – дырэктара дзяржаўнай установы адукацыі «Гімназія № 4 г. Мінска»
- Баравікова Валерыя Васільевіча – вядучага майстра сцэны канцэртна-гастрольнага аддзела ўстановы «Беларуская дзяржаўная ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга філармонія»
- Беляўскага Паўла Анатолевіча – артыста аркестра, вядучага майстра сцэны дзяржаўнай установы «Заслужаны калектыў Рэспублікі Беларусь «Нацыянальны аркестр сімфанічнай і эстраднай музыкі Рэспублікі Беларусь»
- Запёкіна Віталія Мікалаевіча – артыста хору вышэйшай катэгорыі заслужанага калектыву Рэспублікі Беларусь «Дзяржаўная акадэмічная харавая капэла Рэспублікі Беларусь імя Р.Шырмы» ўстановы «Беларуская дзяржаўная ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга філармонія»

- Касцюка
Міхаіла Паўлавіча – галоўнага навуковага супрацоўніка дзяржаўнай навуковай установы «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі»
- Марцуля
Уладзіміра Мікалаевіча – загадчыка кафедры прамысловай экалогіі ўстановы адукацыі «Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт»
- Мезенка
Ганну Міхайлаўну – загадчыка кафедры агульнага і рускага мовазнаўства ўстановы адукацыі «Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М.Машэрава»
- Навуменка
Алену Эдуардаўну – артыста аркестра, вядучага майстра сцэны дзяржаўнай установы «Заслужаны калектыў Рэспублікі Беларусь «Нацыянальны аркестр сімфанічнай і эстраднай музыкі Рэспублікі Беларусь»
- Няверавы
Аляксандра Васільевіча – загадчыка кафедры менеджменту і эканомікі прыродакарыстання ўстановы адукацыі «Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт»
- Чарнавусаву
Вольгу Робертаўну – дырэктара дзяржаўнай установы адукацыі «Гімназія № 13 г. Мінска»
- Чэбана
Сяргея Віктаравіча – артыста аркестра, вядучага майстра сцэны дзяржаўнай установы «Заслужаны калектыў Рэспублікі Беларусь «Нацыянальны аркестр сімфанічнай і эстраднай музыкі Рэспублікі Беларусь»

2. Прысвоіць ганаровыя званні Рэспублікі Беларусь:

- «Народны артыст Беларусі»
- Артамонаву
Ігару Аляксеевічу – артысту балета, вядучаму майстру сцэны дзяржаўнай тэатральна-відовішчнай установы «Нацыянальны акадэмічны Вялікі тэатр оперы і балета Рэспублікі Беларусь»
- Ламановіч
Ніне Іосіфаўне – галоўнаму хормайстру дзяржаўнай тэатральна-відовішчнай установы «Нацыянальны акадэмічны Вялікі тэатр оперы і балета Рэспублікі Беларусь»
- «Заслужаны дзеяч навукі Рэспублікі Беларусь»
- Лявіцкаму
Івану Адамавічу – загадчыку кафедры тэхналогіі шкла і керамікі ўстановы адукацыі «Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт»
- «Заслужаны работнік адукацыі Рэспублікі Беларусь»
- Федарэнчыку
Аляксандру Сямёнавічу – прарэктару па вучэбнай рабоце ўстановы адукацыі «Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт»
- «Заслужаны трэнер Рэспублікі Беларусь»
- Папову
Аляксандру Уладзіміравічу – галоўнаму трэнеру нацыянальнай каманды Рэспублікі Беларусь па біятлону
- Рудзю
Васілю Васільевічу – трэнеру-выкладчыку па цяжкай атлетыцы ўстановы «Спецыялізаваная дзіцяча-юнацкая школа алімпійскага рэзерву пярвочнай прафсаюзнай арганізацыі рэспубліканскага ўнітарнага вытворчага прадпрыемства «Беларускі аўтамабільны завод», г. Жодзіна
- Самойлаву
Максіму Эдуардавічу – трэнеру-выкладчыку па фрыстайлу ўстановы «Спецыялізаваная дзіцяча-юнацкая школа алімпійскага рэзерву па фрыстайлу і акрабатычным відам»
- Цыбульскаму
Андрэяну Аляксеевічу – галоўнаму трэнеру нацыянальнай каманды Рэспублікі Беларусь па біятлону
- «Заслужаны майстар спорту Рэспублікі Беларусь»
- Домрачэвай
Дар'і Уладзіміраўне – спартсмену-інструктару нацыянальнай каманды Рэспублікі Беларусь па біятлону
- Новікаву
Сяргею Валянцінавічу – спартсмену-інструктару нацыянальнай каманды Рэспублікі Беларусь па біятлону
- Шундзікаву
Сяргею Віктаравічу – спартсмену-інструктару нацыянальнай каманды Рэспублікі Беларусь па дзюдо

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
9 сентября 2010 г. № 475**1/11946** О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Беларусь от 29 января 2007 г. № 56
(13.09.2010)

(Извлечение)

1. Внести в Указ Президента Республики Беларусь от 29 января 2007 г. № 56 «О строительстве спортивно-туристского гольф-комплекса в Минском районе» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 30, 1/8310; 2009 г., № 1, 1/10332) следующие изменения и дополнения:

1.1. в пункте 1:

цифры «2010» заменить цифрами «2014»;

дополнить пункт предложением следующего содержания: «Срок ввода в эксплуатацию жилого поселка, гостиничного и спортивного комплексов – до 31 декабря 2014 г., иных объектов комплекса – до 31 декабря 2012 г.»;

1.2. в пункте 3:

подпункт 3.1 изложить в следующей редакции:

«3.1. Российско-Белорусское совместное общество с ограниченной ответственностью «Гольф Клуб», являющееся заказчиком по проектированию и строительству комплекса, вправе:

заключать с соблюдением требований законодательства с юридическими лицами, зарегистрированными на территории Республики Беларусь и за ее пределами, а также с гражданами Республики Беларусь, иностранными гражданами и лицами без гражданства, в том числе постоянно проживающими за пределами Республики Беларусь, договоры на создание объектов долевого строительства, в том числе жилых домов (включая усадебные жилые дома), гостиничного комплекса и иных объектов недвижимости комплекса, с последующим оформлением в установленном порядке инвесторами (дольщиками) прав на земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества;

осуществлять продажу построенных жилых помещений юридическим и физическим лицам, указанным в абзаце втором настоящего подпункта;»;

дополнить пункт подпунктами 3.7–3.9 следующего содержания:

«3.7. по подрядным и проектным работам (за исключением работ по строительству жилых домов), выполненным на объектах недвижимости комплекса, а также по услугам заказчика по проектированию и строительству комплекса, оказываемым при его строительстве, нормативы отчислений в инновационные фонды, формируемые республиканскими органами государственного управления и иными государственными организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь, Национальной академией наук Беларуси, областными и Минским городским исполнительными комитетами, устанавливаются в размере 0,25 процента от себестоимости работ (услуг);

3.8. при разработке проектно-сметной документации на строительство комплекса допускается применение строительных норм и правил, аналогичных действующим в Российской Федерации и Европейском союзе, с проведением государственной экспертизы без адаптации этой проектно-сметной документации к строительным нормам и правилам, действующим в Республике Беларусь;

3.9. до 31 декабря 2014 г. валовая прибыль Российско-Белорусского совместного общества с ограниченной ответственностью «Гольф Клуб» уменьшается для целей налогообложения на сумму средств, направленных этим обществом на финансирование строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры комплекса, безвозмездно передаваемых им в коммунальную собственность соответствующей административно-территориальной единицы. При этом налог на прибыль, не уплаченный в связи с названной льготой, подлежит внесению в бюджет в части сумм средств, израсходованных Российско-Белорусским совместным обществом с ограниченной ответственностью «Гольф Клуб» на финансирование и строительство указанных объектов и возмещенных этому обществу юридическими лицами, участвующими в финансировании строительства данных объектов, в том налоговом периоде, в котором получено такое возмещение.»;

1.3. *Для служебного пользования.*

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

ДЕКРЕТ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
13 сентября 2010 г. № 7**1/11948** О внесении изменений и дополнений в некоторые декреты Президента Республики Беларусь по вопросам взимания косвенных налогов в таможенном союзе*
(14.09.2010)

В целях реализации Соглашения о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг в таможенном союзе от 25 января 2008 года и в соответствии с частью третьей статьи 101 Конституции Республики Беларусь постановляю:

1. Внести изменения и дополнения в следующие декреты Президента Республики Беларусь:

1.1. в Декрете Президента Республики Беларусь от 13 июня 2001 г. № 16 «О предоставлении рассрочки уплаты налога на добавленную стоимость при ввозе на таможенную территорию Республики Беларусь технологического оборудования и запасных частей к нему» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 58, 1/2733; 2008 г., № 209, 1/9948):

1.1.1. из названия Декрета слово «таможенную» исключить;

1.1.2. часть первую пункта 1 изложить в следующей редакции:

«1. Установить, что при ввозе на территорию Республики Беларусь товаров, классифицируемых согласно единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности таможенного союза в товарных позициях 7309 00, 7311 00, 8402–8408, 8410–8431, 8433–8443, 8444 00, 8445–8448, 8449 00 000 0, 8450–8466, 8468, 8471–8475, 8477–8481, 8483, 8484, 8486, 8487, 8501, 8502, 8503 00, 8504–8508, 8514–8517, 8523, 8528–8531, 8535–8537, 8543, 8545, 8603, 8604 00 000 0, 8605 00 000, 8608 00, 9010–9013, 9015, 9016 00, 9022, 9023 00, 9024, 9026, 9027, 9030–9032 (далее – технологическое оборудование и запасные части к нему), в отношении которых в соответствии с законодательством применяется ставка ввозной таможенной пошлины ноль (0) процентов, организациям и индивидуальным предпринимателям предоставляется рассрочка уплаты налога на добавленную стоимость на год с уплатой ежемесячно 1/12 суммы начисленного налога на добавленную стоимость.»;

1.2. в Декрете Президента Республики Беларусь от 28 ноября 2003 г. № 24 «О получении и использовании иностранной безвозмездной помощи» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 135, 1/5134; 2008 г., № 132, 1/9728):

1.2.1. в части второй пункта 2 слова «перемещающими эти денежные средства через таможенную границу» заменить словами «ввозящими эти денежные средства на территорию»;

1.2.2. часть вторую пункта 3 изложить в следующей редакции:

«При этом таможенные платежи в отношении указанной иностранной безвозмездной помощи не исчисляются.»;

1.3. пункт 1 Декрета Президента Республики Беларусь от 6 сентября 2005 г. № 10 «О некоторых мерах по реализации Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг, подписанного в г. Астане 15 сентября 2004 года, и о внесении дополнений в отдельные декреты Президента Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 140, 1/6751) исключить;

1.4. в подпункте 1.3 пункта 1 Декрета Президента Республики Беларусь от 20 декабря 2007 г. № 9 «О некоторых вопросах регулирования предпринимательской деятельности в сельской местности» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 1, 1/9241; 2010 г., № 56, 1/11406):

из части первой слова «таможенную» и «(за исключением налога на добавленную стоимость, взимаемого при ввозе товаров из Российской Федерации)» исключить;

в части второй:

слово «таможенную» исключить;

после слова «оформления» дополнить словом «(ввоза)»;

в части четвертой слова «помещения технологического оборудования под таможенный режим свободного обращения» заменить словами «использования налоговых (тарифных) льгот в соответствии с настоящим подпунктом»;

1.5. в Декрете Президента Республики Беларусь от 28 января 2008 г. № 1 «О стимулировании производства и реализации товаров (работ, услуг)» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 29, 1/9381; 2010 г., № 56, 1/11406):

1.5.1. из абзаца третьей части первой подпункта 1.1 пункта 1 слово «таможенную» исключить;

1.5.2. в пункте 2:

в части первой:

слова «При помещении под таможенный режим свободного обращения освобождаются» заменить словом «Освобождаются»;

* Опубликован в газете «Советская Белоруссия» 15 сентября 2010 г.

слова «таможенную» и «(за исключением налога на добавленную стоимость, взимаемого при ввозе товаров из Российской Федерации)» исключить;

в части второй:

слово «таможенную» исключить;

после слова «оформления» дополнить словом «(ввоза)»;

в части четвертой слова «помещения технологического оборудования под таможенный режим свободного обращения» заменить словами «использования налоговых (тарифных) льгот в соответствии с настоящим пунктом»;

1.6. из абзаца четвертого подпункта 2.2 пункта 2 Декрета Президента Республики Беларусь от 6 августа 2009 г. № 10 «О создании дополнительных условий для инвестиционной деятельности в Республике Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 188, 1/10912) слова «(кроме уплаты налога на добавленную стоимость при ввозе товаров на территорию Республики Беларусь с территории Российской Федерации)» и «таможенную» исключить.

2. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок принять меры по реализации настоящего Декрета.

3. Настоящий Декрет вступает в силу со дня официального опубликования, распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 июля 2010 г., является временным и в соответствии с частью третьей статьи 101 Конституции Республики Беларусь представляется на рассмотрение Национального собрания Республики Беларусь.

Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
13 сентября 2010 г. № 476

1/11949 О присвоении воинских и специальных званий

(14.09.2010)

Присвоить:

очередные воинские звания:

полковника

Безлюдько Александру Владимировичу
Белякову Олегу Николаевичу
Бураку Олегу Ивановичу
Волошину Вячеславу Васильевичу
Воробью Дмитрию Зигмундовичу
Горошко Сергею Дмитриевичу
Дердею Эдуарду Викторовичу
Довжику Евгению Николаевичу
Дымовичу Михаилу Михайловичу
Жигало Александру Константиновичу
Жуку Александру Ивановичу
Игнатьеву Виктору Васильевичу
Колягину Игорю Борисовичу
Криводубскому Геннадию Сергеевичу
Кузьменкову Сергею Михайловичу
Куприянюку Владимиру Николаевичу
Мельнику Александру Владимировичу
Носкову Алексею Васильевичу
Павловцу Олегу Викторовичу
Романенко Андрею Владимировичу
Русецкому Сергею Геннадьевичу
Сандалюку Сергею Васильевичу
Сивоконю Ярославу Анатольевичу
Симкину Сергею Олеговичу
Тараканову Михаилу Викторовичу
Тикунунову Алексею Николаевичу
Филиппову Игорю Александровичу
Хомицкому Дмитрию Георгиевичу
Царику Андрею Вилениновичу
Шевченко Андрею Александровичу

полковника юстиции

Данченко Александру Иосифовичу
Сочневу Игорю Анатольевичу

очередные специальные звания:

полковника внутренней службы

Гриневичу Александру Флорьяновичу
Довбнюку Вячеславу Григорьевичу
Мергурьеву Игорю Анатольевичу
Суходольскому Николаю Михайловичу

полковника милиции

Анучину Вадиму Альбертовичу
Бацуку Ивану Константиновичу
Воспяковой Ольге Федоровне
Ершову Алексею Вячеславовичу
Захарову Сергею Робертовичу
Канарской Ольге Константиновне
Ковалю Олегу Николаевичу
Крицкой Светлане Владимировне
Кучуку Дмитрию Михайловичу
Лабкову Григорию Викторовичу
Ляликову Владимиру Анатольевичу
Пашко Сергею Петровичу
Пименову Александру Александровичу
Ранько Леониду Алексеевичу
Селиванову Борису Владимировичу
Углянице Валерию Петровичу
Хведьковичу Леониду Михайловичу
Хитрику Виталию Михайловичу
Шевчику Николаю Николаевичу
Шимко Александру Григорьевичу

Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
13 сентября 2010 г. № 478

1/11950 О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Беларусь от 17 декабря 2009 г. № 636

(14.09.2010)

1. Внести в Государственную инвестиционную программу на 2010 год, утвержденную Указом Президента Республики Беларусь от 17 декабря 2009 г. № 636 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 304, 1/11222), изменения и дополнения согласно приложениям 1–7*.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
13 сентября 2010 г. № 479

1/11951 О проведении переговоров по проекту международного договора, его подписании и временном применении

(14.09.2010)

1. Одобрить прилагаемый проект Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Кабинетом Министров Украины об условиях поставок в Украину шин пневматических резиновых новых для легковых автомобилей** (далее – Соглашение) в качестве основы для проведения переговоров.

2. Уполномочить Первого заместителя Премьер-министра Республики Беларусь Семашко Владимира Ильича на:

проведение переговоров по проекту Соглашения, разрешив при необходимости вносить в него изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера;

подписание Соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

3. Временно применять Соглашение с даты его подписания до вступления в силу.

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

* Не рассылаются.

** Не рассылаются.